

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

АГІТАЦЫЯ НА ВЕСЦЫ ПАСЛЯ ВЫБАРАУ

Неаднымі актыві вырас у працоўных выбарах Вярхоўнага Савета БССР. Больш 300 беспартыйных таварышаў правалі членамі ўчастковых выбарчых камісій, сакратарамі, даверанымі асобамі. Каля 600 беспартыйных большавікоў правалі агітатарамі ў калгасах, брыгадах, званнях, на кватэрах калгаснікаў. Яны неслі большавіцкія словы ў масы, вывучалі Сталінуку Канстытуцыю, валі агітацыю за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Пасля выбараў у Вярхоўны Совет БССР актыві нашай партарганізацыі папоўнілі сабой новыя агітатары, выдатнымі актывістамі-калгаснікамі, якія ўдзялі працаваць разам з камуністамі, каб з поспехам прасведзілі ў савецкі парламент рэспублікі. Зараз агітатары пераклочылі на вывучэнне бігунай палітыкі.

У калгасе «Абуджанне», Слабодскага сельсавета, з вялікім поспехам працуе агітатар тав. Міхотка Канстанцін Емельянавіч — стары калгаснік. Ён шпільне чытае ў брыгадах газеты, праводзіць гутаркі па важнейшых пытаннях палітычнага жыцця і аб падзеях у капіталістычных краінах. Любоў і павага карыстацца Канстанцін Емельянавіч у сваіх калгаснікаў. Яго прыход у брыгаду ці званне — радасць для калгаснікаў.

Радуе праваліма работа агітатарам т. Варонькам Іосіфам з калгаса «Зара рэвалюцыі», Емельянуўскага сельсавета. Не чакаючы ўказанняў, тав. Варонька заўсёды сам працягвае ініцыятыву, даводзіць усё навіны да калгаснікаў, вывучае паставы партыі і ўрада. Хочацца сказаць аб агітатару-настаўніку Івановічу Марыі Канстанцінаўне з калгаса «Колас», Варотыўскага сельсавета. У часе выбараў, а таксама і зараз яна ў масах калгаснікаў гутарыць, чытае газеты, дапамагае выпускаць нацён-газеты.

У кожным сельсаветае ў нас створаны агіталецтвы. Кіраўнікі іх вылучаны лепшымі таварышамі з раённага партыйнага актыва. Бюро РК КП(б)Б распрацавала канкрэтныя меры і спосабы па рабоце агіталецтваў. У плане намячана раз у пяцідзень праводзіць гутаркі з працоўнымі аб бігунай палітыцы.

Выдатная агітацыя, праваліма агітатарамі на вёсцы, значна палепшыла ход выканання гаспадарчых задач, работу ў калгасах і сельсаветах. Яркі прыкладам можа служыць Емельянуўскі сельсавет. Тут вельмі добра праведзена прапалка яравых пасеваў. Дзень прапалат па 2 і 3 разы. Па-большому рыхтуюцца калгасы на ўборкі багажата ўраджаю. Прыведзены ў парадак уборачныя машыны, падрыхтаваны свіры і павы для хавання хлеба. У кожным калгасе працуюць стэхануўскія званні, якія змагаюцца за рэкордныя ўраджай. Калгаснікі падпісаліся на новую пазыку на суму ў 53.480 руб., што перавышае леташнюю падпіску ў два разы.

ВУЧОБА ПАРТЫЙНА-СОВЕЦКАГА АКТИВА

Пры Доме партыі Бабурынскага райкома партыйнага, гаспадарчага і савецкага актыва арганізаваны 4 турніры па вывучэнню гісторыі ВКП(б). У іх навуцацца 106 членаў партыі. Заняткі праводзіцца 5 разоў у месяц. Вучоба праваліць выключна па першакласніках.

У бібліятэцы Дома партыйнага актыва ёсць дастаткова колькасць твораў Леніна—Сталіна. На занятках шы-

Добра працуюць агіталецтвы ў Прылепскім і Забалокім сельсаветах. Такіх агітатары, як Крукаў, Якімовіч, Лазарчык, Споская, Касяровіч і Бяляўскі, ведае ўвесь раён.

Вялікі ўздзім, энтузіязм і палітычная адмысленасць калгаснікаў-агітатары натхняе яшчэ на лепшае правядзенне агітацыйна-палітычнай работы. Актывінасць калгасных мас расце з кожным днём. У калгасе «Чалоскініцкі», Забалокскага сельсавета, у часе вывучэння Канстытуцыі калгаснікі не давалі спакою агітатару т. Скуратовічу А. П. Заняткі заўсёды занятыя да позняй ночы. План гутаркі канчаўся, але калгаснікі не разыходзіліся, гутарылі аб новых пытаннях, запыталі аб падзеях у Іспаніі, Кітаі, Італіі, якіх жывуць працоўныя ў фашыскай Германіі і т. д.

Баявы настрой адчуваецца ў калгасніках. Яркі прыклад гэтага — палітэма правядзенне падпіскі на новую пазыку. Як толькі была атрымана вестка па радыё аб выпуску новай пазыкі, працоўныя раёна з вялікім уздымам прыступілі да падпіскі. Зараз падпіска сярод калгаснікаў дасягнула сумы 270.000 рублёў. (У мінулым годзе было толькі 131.000 рублёў).

Выбары ў Вярхоўны Совет БССР былі дэманстрацыйнай вялікай згуртаванасці і маніфістацыі шчаслівага беларускага народа. Сталінскі блок камуністаў і беспартыйных перамог. Дэпутатамі выбары аднадушна дастойна сыны нашай вялікай бацькаўшчыны.

Некаторыя таварышы пасля выбараў у Вярхоўны Совет БССР аслабілі большавіцкую агітацыю ў масах. У Драчэўскім і Пятровіцкім сельсаветах агітацыя адсутнічае, вабылі пра агітатары, не праводзіць імі нарад, семінараў, не даюць парад і ўказанняў. Жаланні і імкненні калгаснікаў не задавальваюцца.

Німа сумнення, што падрыхтаваныя мы ў хуткім часе выправім. У нас ёсць залаты фонд актывістаў, вырашаных за час выбараў, які працуюць добраахвотна, абдумана, вядуць агітацыю сярод мас. Новавылучаныя агітатары з'яўляюцца выдатным рэзервам для панаўнення радоў партыі, рэзервам для вылучэння на адказныя пасады ў раённыя ўстановы, сельсаветы і калгасы.

Выходзячы з рашэнняў партыі і ўрада, партыйная арганізацыя нашага раёна ў практычнай рабоце спалучае палітыку з гаспадарчай, мабілізуе партыйных і непартыйных большавікоў на ліквідацыю вынікаў шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы, на яшчэ шырэйшае разгортанне палітычнай агітацыі на вёсцы.

С. Л. БАЛАБУТНІН,

сакратар Смалевіцкага райкома партыі, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

ЛІКВІДАВАЦЬ ВЫНІКІ ШКОДНІЦТВА ў ПАРТЫЙНАЙ РАБОЦЕ

Празраўнава банды траікістаў-бухарыцаў, польскія шпіёны — шарагоўчы, галадзеды, чарвяковы і іншыя гоганы, прабураўшыся ў кіраўніцтва ЦК КП(б)Б, маскіруючыся «пільнаасца», пачкамі выключалі з партыі чэсных камуністаў. Ворагі народа шляхам рэпрэсій і выключэнняў стараліся перабіць напы большавіцкія кадры, пасяляць каўзуненасць і лішняю падаарнасць у нашых радах. Для таго, каб ажыццявіць сваю агідную справу, яны на важнейшых участках расставілі сваіх людзей.

Так, у гомельскай гарадской партарганізацыі ворагі народа — былыя члены бюро гаркома — ў час правядзін партдакументаў выключылі з партыі больш 20 проц. гарадской партарганізацыі. У рэзультат гэтай варажай дзейнасці ў арганізацыі ашальмаваны, выключаны з партыі, зняты з работы сотні аддзельных людзей.

Варажы іх дзейнасць асабліва вядуць са справы аб выключэнні з партыі тав. К. Чубукова. Дастаткова яму было пачаць выкрываць варажэ кіраўніцтва гаровскага і іншых арганізацый, які ворагі ў мэтах апауду ад себе ўдару працягнулі яму ніжэйша абнавачэнне. Тав. Чубукова выключылі з партыі, знімаючы яго і яго жонку з работы.

Толькі з вялікімі пажаканымі тав. Чубукова ўдаецца паступіць на работу вярнуўшым. Далейшае разабраўшыся апеляцыю Чубукова, парттрыва ЦК пры ЦК ВКП(б) устанавіла, што працягваліся абнавачэнні не папярэджаны. У партыі тав. Чубукова адноўлены. Але партыйны білет Гомельска гарком яму не выдае і па сёнешні дзень.

Другі прыклад. У 1935 г. ворагі народа выключылі з партыі тав. І. Булачкіна. Яму таксама былі працягваліся абнавачэнні. Пасля расследавання выявілася, што ўсё гэта з'яўляецца правакацыйным хакімам. У красавіку 1938 г. тав. Булачкін у партыі адноўлены. Але партбюлет ён яшчэ не атрымаў. Такіх прыкладаў многа.

Пасля выкрыцця былога варажэ кіраўніцтва гаркома новыя сакратары гаркома тт. Курган і Карановіч замест ліквідацыі вынікаў шкодніцтва прадаўжалі масавы выключэнні камуністаў з партыі. У іх прысутнасці на адным сходзе партарганізацыі элекстрацыйна было выключана з партыі 11 чалавек, шклявавода — 8. Практыка масавых выключэнняў лавіла нават да таго, што ў некаторых арганізацыях з 12 камуністаў аставалася 2—3.

Толькі рашэнні Пленума ЦК ВКП(б) паклалі канец масавым рэпрэсіям, партарганізацыям. Сотні камуністаў, выключаных ворагамі, вернулі ў партыю і ўцягнулі ў партыйную работу.

Але ўсё-ж вынікі шкодніцтва па гомельскай гарадской арганізацыі ліквідацыя наладзіць марудна. Большасць адноўленых у партыі камуністаў, якіх выключылі пры абмене партыйных дакументаў у 1935—1936 гг., партбюлету дагэтуль не атрымалі.

Былы сакратар гаркома тав. Курган не спыняецца з вылада партыйных білетаў.

Асабліва груба парушае рашэнні Пленума ЦК ВКП(б) газета «Палеская прада». У свой час яна абнаваціла дзесяткі чэсных камуністаў. Ім прыпісаліся ўсякія паклібніцкія абнавачэнні. Зараз, не глядзячы на неаднаразовыя патрабаванні, рэдактар т. Капун не публікуе рашэнні аб рэабілітацыі скампраметаваных газетных камуністаў. Тт. Чубукова, Булачкіна, Адамовіча і Пучкова «Палеская прада» абавяжала ворагамі народа. Следам за «Палескай прадай» газета «Чыгуначны Беларусі» тт. Адамовіча і Пучкова заклікалі «макхровымі бандытамі з вялікай дарогі». Не глядзячы на просьбы гэтых таварышоў, дагэтуль газеты не рэабілітуюць іх.

Зараз кіраўніцтва Гомельскага гаркома і абкома абноўлена. Неабходна рашуча, па-большавіцку ўзяцца за ліквідацыю вынікаў шкодніцтва ў партыйнай рабоце.

П. НАЛАМЕЦ.

АБ АРГАНІЗАЦЫІ СЕЛЬСКИХ І КАЛГАСНЫХ ДОБРААХВОТНЫХ ПАЖАРНЫХ ДРУЖЫН

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ БССР

У мэтах умацавання супроцьпажарнай аховы ў сельскіх мясцовасцях і ўцягнення шырокіх мас сельскага насельніцтва ў справу аховы сацыялістычнай уласнасці і асабістай маёмасці грамадзян ад пажараў — Совет Народных Камісараў БССР паставіў:

1. Устанавіць, што пры сельскіх сельсаветах могуць быць арганізаваны добраахвотныя сельскія пажарныя дружыны для абслугоўвання калгасаў, размешчаных на тэрыторыі сельсаветаў, падпарадкаваныя ў адміністрацыйна-гаспадарчым адносінах сельсаветам.
2. Для кіраўніцтва работай сельскіх добраахвотных пажарных дружын сельсаветамі, па ўзгадненню з пажарнай аховы НКВД БССР, наацэнаюцца пачатковыя добраахвотныя дружыны.
3. Калгасы, якія знаходзяцца на адлегласці больш 5-ці кілометраў ад сельсаветаў, па рашэнню агульных сходаў калгаса могуць арганізаваць добраахвотныя пажарныя дружыны з падпарадкаваннем іх праўленню калгасаў.
4. Для кіраўніцтва калгаснай добраахвотнай пажарнай дружнай праўленнем калгаса, па ўзгадненню з пажарнай аховы НКВД БССР, наацэнаюцца пачатковыя калгаснай добраахвотнай дружнай.
5. Пажарна-тэхнічная падрыхтоўка пачатковых добраахвотных пажарных дружын ускладняецца на органы пажарнай аховы НКВД і робіцца за кошт адпаведнага Дзяржстраха, у аднаведнасці з п. 4 гэтай паставы ЦК і СНК СССР ад 27 верасня 1937 года «Аб змене паставы ЦК і СНК СССР ад 27 верасня 1936 года аб аліччэннях астраважскіх плацяжоў па абавязковаму ахвотнаму страхаванню на мэрпрыемствах пажарна-ахоўнай і барацьбы з пажарамі і падземным жыццём» (З. С. СССР, 1937 г., № 65, ст. 288).
6. Забеспячэнне сельскіх і калгасных пажарных дружын памяшканнямі (па-

жарнае дзю, перавозачнымі сродкамі, прапаважарным абсталяваннем і інвентарам) робіцца за кошт 15-працэнтных адлічэнняў Дзяржстраха, а калгасныя добраахвотныя таксама і за сродкі калгасаў з палірадным рашэннем агульнага схода калгаснікаў у межах фондаў калгаса на адміністрацыйна-гаспадарчыя выдаткі.

7. Начальнікі пажарных дружын являюць поўнаю адказнасць за належную бодэальнасць пажарных дружын і справу іхнае прапаважарнага абсталявання, сочаць за прапаважарным сталовацтвам абавязаных калгасных будынкаў, будоўляў, падпрыемстваў і ўстаноў.

Адказнасць за выкананне ўказанняў органаў дзяржаўнага пажарнага нагляду НКВД являюць старшыні праўленняў калгасаў, кіраўнікі падпрыемстваў і ўстаноў па прыналежнасці.

8. Агульнае аператыўнае кіраўніцтва добраахвотных пажарных дружын і кантроль за іх работай ускладняецца на органы пажарнай аховы НКВД.

9. Абавязаныя фіналізацыі райвыканкомаў, праводзяць работу па калектывнаму страхаванню жыцця калгаснікаў, забеспячэнне поўна ахоп калектывнаму страхаванню жыцця членаў добраахвотных пажарных дружын калгасаў.

10. Забараняецца скарыстоўваць пажарнага абсталявання і інвентар добраахвотнай дружнай на работах, якія не адносяцца да пажарнай справы.

11. Завяршыць прыкладны статут сельскай і калгаснай добраахвотнай пажарнай дружнай.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР А. КАВАЛЕУ.
Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў БССР М. МАНІШАУ.

9 ліпеня 1938 г. Менск.

ПАЗЫКА ТРЭЦІЙ ПЯЦІГОДКІ

ПА БССР РЕАЛІЗАВАНА ПАЗЫКІ НА 118.200.000 р.

Паводле даных Упраўлення ашчадкас і дзяржрэзідыта ННФ БССР, на 19 ліпеня г. г. па БССР рэалізавана пазыкі на суму 118.200 тысяч рублёў, у тым ліку: па гарадах рэспублікі — на 100.862 тысячы рублёў, па вёсцы — на 17.338 тысяч рублёў.

Тампы рэалізацыі пазыкі на вёсцы яўна нездавальняючы. Даволі сказаць, што да гэтага часу падпіскай ахоплены толькі 54,9 проц. асновага насельніцтва. Асабліва дрэнна праходзіць падпіска па раёнах — па Гомельскай вобласці пазыкай ахоплены толькі 46 проц. калгаснікаў і аднаасобнікаў і па Менскай вобласці — 51,5 проц.

НЕ ТАПТАЦЬ ФАШЫСТАМ СОВЕЦКАЙ ЗЯМЛІ!

З выключным поспехам праходзіць рэалізацыя пазыкі трэцяй пяцігодкі ў Краснапольскім раёне. Працоўныя раёна з радасцю аддаюць у пазыку сваёй дзяржаве 2—3-тыднёвы заробтак.

Многія падпрыемствы, калгасы і ўстановы падпіску скончылі. Работы калектыву спіртзавода падпісаўся на 13.555 руб.

На абшчынамскай мітынгу ў калгасе «Звязда» выступіў 65-гадовы калгаснік тав. Жораў Кандрат. Ён заявіў:

— Фашысты актыва рыхтуюць ваенны напад на нашу любімую радзіму, але не тапталі ім савецкай зямлі. Наша родная Чырвоная Армія моцна, як ніколі. Яна зможа ў любы момант адстаяць нашу спакойнае, шчаслівае, за-

можнае жыццё. Падпісваючыся на пазыку на 50 руб., я добра ведаю, што мае грошы пойдуча на далейшае умацаванне абароназдольнасці нашай краіны, на далейшы росквіт нашага жыцця.

За першы дзень рэалізаваны пазыкі калектыву Краснапольскай МТС падпісаўся на месячны заробтак, які склаўся 6.585 рублёў, 9.240 руб. далі ў пазыку дзяржаве супрацоўнікі райаддзялення сувязі.

Калгаснікі сельгасаршні «Звязда» падпісаліся на 3.885 руб. «Чырвоны пуцілавец» — на 1.335 руб. Паміж калгасамі разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва па поўна ахоп усіх калгаснікаў і хутэйшае сканчэнне падпіскі.

рольную гаспадарку і накіроўваўшыся па сацыялістычных рэйках: ён быў наркомам шляхоў зносін, а потым старшынёй ВОНП.

Вялікі арганізатар барацьбы з контррэвалюцыяй, ён быў такім-жа выдатным кіраўніком народнай гаспадаркі.

Верны, бязмежна адданы сын Ленінскай партыі, ён з невычайнай гарачнасцю адстойваў генеральную сталінскую лінію. Ён страўна ненавідзеў усіх тых, якія змагаўся супроць партыі Леніна — Сталіна. Ён гарача і востра выкрываў здрадніцкаў Тройцкага, Пятакова, Зіноўева і Каменева і іх прысленнікаў.

Пленум ЦК у ліпені 1926 года. Дзяржынскі гаворыць сваю палку грамаду супроць здрадніцкай і прадажнай унутры партыі. Гэта была апошняя яго, перадсмертная прамова. Ён не змог не скончыць. Прыпадак грунтоўнай жабы прымусяў яго накінуць трыбуна. Ён ляжаў у пакоі, побач з зямля паслядзеньняў. Яшчэ не ведаючы, ці папраўдні ён ад прыпадку ці не, Дзяржынскі выкідаў да себе таварышам... Няхай расказае ён, што робіцца там, на паслядзеньні... Ён напружана слухаў, прыводзіў прырачэнні, якіх не пасуеў выказаць там, на трыбуна. Урачы перасярагалі яго, патрабуючы поўнага спакою. Дзяржынскі запытаў іх, што яму лепш, зусім добра і адаслаў іх, каб не перахлажжалі.

Скончылася гутарка, усё выслухаў і аба ўсім даведаўся Фелікс Дзяржынскі, потым падняўся, пайшоў дадому і там памёр.

Да апошняй хвіліны аставаўся верным сабе гэты страўны рэвалюцыянер, чый час заўсёды быў «адно бесперапыннае дзеянне, каб устаць на пасту да канца».

З глыбокім смуткам развітаўся з ім Сталін:

«Калі цяпер, ля раскрытай трыбуны, успамінаеш увесь пройзены шлях Дзяржынскага — турмы, катаргу, ссылку, Надзвычайную Камісію па барацьбе з контррэвалюцыяй, аднаўленне разбуранага транспарта, будаўніцтва

маладой сацыялістычнай прамысловасці, — хочацца адным словам ахарактарызаваць гэта кіпучае жыццё — гаронае. Гарэніе і героіскае адвага ў барацьбе з труднасцямі», — пісаў таварыш Сталін з поваду смерці Ф. Э. Дзяржынскага.

Новымі перамогамі рэвалюцыі над яе ворагамі мы абавязаны пільнасці і празорлівасці партыі і, перш за ўсё, Сталіну. Таварыш Сталін навукаў нас распазнаваць каварныя металы замежных разведкаў, тактыку і палітыя планы наймітаў фашызма — траікістаў, бухарынаў, буржуазных нацыяналістаў.

НКВД своечасова быў умацаван. Паставлены партыя на чале НКВД вучань і саватнік таварыша Сталіна таварыш Н. І. Ежоў, падлоба Ф. Э. Дзяржынскаму, разумею глыбока і верна ў чым немерная сіла савецкай разведкі. Сіла гэта — у моцнай сувязі савецкай разведкі з савецкім народам.

«У свеце няма ні адной дзяржавы, дзе-б органы дзяржаўнага безапааснасці, органы разведкі былі так пэсна звязаны з народам, так ярка адлюстроўвалі інтарэсы гэтага народа, стаялі на вярце заваяванняў народа», — сказаў таварыш Ежоў.

Траікіска-бухарыніскія шпіёны, забойцы, дыверсанты і шкіднікі, якія выконвалі сваю поўную палітычную работу па заданых замежных разведках, выкрыты і знішчаны. Страўнае небыска, які падлягавалася наша радзіма, устанавена. НКВД — грозны, княўшынны вартавы рэвалюцыі — ашчэ і яшчэ раз заслуужыў сваю службу рабоча-партыямі. У руках Н. І. Ежова гэты мей дзейнічае таксама бязлітасна, як дзейнічаў ён у руках Фелікса Дзяржынскага.

Мы жывем у капіталістычным акружэнні. Вораг не перастае і не перастае засылць да нас сваіх шпіёнаў і дыверсантаў. Моцна сувязь савецкага народа з савецкай разведкай, закладзеная Феліксам Дзяржынскім і ўмацаваная ўсімі голамі рэвалюцыянага будаўніцтва і рэвалюцыянага барацьбы, будзе верным залогам нашых далейшых перамог.



ФЕЛІКС ДЗЕРЖЫНСКІ

душы. Прычыноўвала левіскае непрыміманасць да ворага злучалася ў ім з такой-жа вялікай левіскай любоўю да чалавека.

У 1902 годзе ён пісаў з сямлі сваёй сястры Альдоне:

«Не ведаю, чаму я дзяцей люблю так, як нікога іншага... Я ніколі не змог-бы так палюбіць жанчыну, як іх люблю, і я думаю, што ўласных (падкрэслена Ф. Э.) дзяцей я не мог-бы любіць больш, чым няўласных... Часта, часта мне здаецца, што нават маці не любіць так гарача, як я».

Страўнае любоў да чалавека, любоў высюкая, сапраўды большавіцкая, сапраўды гуманная ніколі не аслабляла ў ім прычыноўвай патрабавальнасці ў партыі і ў барацьбе. Ён выхоўваў такіх-жа якасці па ўсіх пматлікіх сваіх супрацоўнікаў і памочнікаў.

Чалавек бесперапыннага дзеяння, ён аднаўчае жонцы сваё жыццё ў 1918 годзе, як «жыццё салдата, у якога няма адпачынку, бо трэба ратаваць дом, які гарыць. Няма калі думаць аб сваіх і аб сваёй. Работа і барацьба адкаля. Але сэрца маё ў гэтай барацьбе асталося жывым, тым-жа самым, якім было і раней. Увесь мой час — гэта адно бесперапыннае дзеянне, каб устаць на пасту да канца».

Узрочаная ім армія чэкістаў — гэта армія пералавых партыйнаў, нястомных барацьбітоў рэвалюцыі. Чэкіст — стала сімвалам мужнасці,

А. ЭРЛІХ

ФЕЛІКС ДЗЕРЖЫНСКІ

12 год са дня смерці

Захаваў партрэт вучня сёмага класа Ковенскай гімназіі Фелікса Дзяржынскага: чысты і строгі твар, глыбокі і ўважлівы позірк.

Юнаку было 17 год. Формены сюртуку з бэльмі параднымі гузікамі зрываў пад сабой чалавека, упайна зраўта, з вызначаным палітычным сазнаннем: ён быў ужо ў тую пару дзейным членам Літоўскай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі.

Ужо ў 17 год яны Фелікс беспаваротна і пэўна выбар для сабе цяжкі шлях рэвалюцыянера. Натхнёны агітатар, ён вучыў іншых змагацца з усім тым, што іншым аздавалася непарушным, непахісным, раз назаўсёды ўстаноўленым. Ён навеліў рабочыя вечарынікі, туркі, праводзіў доўгія галівны ў траіцкара, пранікаў у майстэрні, бываў усюды, дзе толькі можна было мець зносіны з рабочай масай. Не глядзячы на моладосць сваю ён неўзабаве дабіўся глыбокага давер'я ў таварышаў свідана па партыі. Яму давалі усё больш складаныя і больш адказныя даручэнні. 20 год ад роду Фелікс ужо кіраваў стачкай у Коўна і ў тым-жа ўзросце ён ўпершыню пазнаўся з жагдаларам, турмой і ссылкай.

З тых пор канчаткова вызначыўся характар жыцця яго. Выходзячы з турмы на свабоду або робачы чарговы пабег з далёкай сямлі, ён зараз-жа аднаўляў партыйную дзейнасць у межах сваёй краіны або за граніцай. Бывалі доўгія перыяды, калі ён забываў сваё імя і прымыкаў да новых імён або партыйных клічак: Іжэ, Астраном, Франк, Юзэф. Ён ствараў партыйныя арганізацыі, ствараў выхоўваў рэвалюцыянаў пачуцці ў рабочых масах, адцягваў змагаўся з нацыяналістычнай абмежаванасцю. Зноў пападаў у турму. Зноў акаваўся ў ссылцы. І зноў уцякаў. У апошні, у шосты раз, Фелікс

Дзяржынскі быў асуджаны на 3, а затым дадаткова — на 6 год к

БЕЗ СТРАТ УБРАЦЬ ВЫСОКІ ЎРАДЖАІ!

УЛІЧЫЦЬ ПАМЫЛКІ ПЕРШЫХ ДЗЁН

РЭЧЫЦА. У раёне пачалася масавая ўборка зернавых. На жыво жыта вышлі калгаснікі калгаса імя Куйбышава, Капаньскага сельсавета, імя Ежова, Перасьцяўскага сельсавета, «Чырвоныя Беларусь», Азершчынскага сельсавета, і рад іншых.

Там, дзе да ўборкі добра падрыхтаваліся, жыво праходзіць арганізацыя. У калгасе імя Куйбышава калгасніцы працуюць звышнормі, сярня добра наабулены, паміж калгаснікамі разгорнута сацыялістычная за лепшую і хутчэйшую ўборку. Калгасніцы Бяляна, Барыкіна, Люба Быкоўская і Фёна Барыкіна жыць па 0,30 гектара. Калгасніцы за два дні ўбяралі 20 гектараў.

Аднак не ўсюды на жыво вышлі падрыхтаванымі. У калгасе «Чырвоны май», Холменскага сельсавета (старшыня Каваленка) і поле вышлі 16 жаячын, участкі для іх не былі асабліва падзелены, сярня тунія; у выніку да работ прышлося прыступіць з 12 гадзін дня.

4 жаяяркі, якія ёсць у калгасе, пакуль не скарыстоўваюцца. Яны стаяць на дварах, у адной з іх не прыстасаван зернеўлавіцель. Звыні для вязкі снапоў за жаяяркамі не створаны. У калгасе павінен працаваць камбайн, але ўчастка для яго не выдзелілі. МТС дастала ў калгас камбайн, а трактар няма.

Такое-ж становішча ў калгасе «Чырвоны сцяг», Лемяхоўскага сельсавета, «Чырвоны Кастрычнік», Горьскага сельсавета. Тут для жыво не хапае сярноў, жаяяркі да ўборкі не падрыхтаваны. Гупны для складання снапоў такома не падрыхтаваны, склады не правільна пабудаваны.

Уборка застала некаторыя калгасы внянацку.

БЕЛКІН.

РЭЗУЛЬТАТЫ ДРЭНЧАЙ ПАДРЫХТОЎКІ

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). Многія калгасы вобласці пачалі ўборачныя работы. Прыступілі да ўборкі хлябоў у калгасе Булакалалеўскага, Свяцілавіцкага, Гомельскага, Уваравіцкага і некаторых іншых раёнаў вобласці.

Калгасы «Перамога», «Новае жыццё», «Сцяг» і іншыя, Гомельскага раёна, ужо ўбяралі першыя дзесяткі гектараў хляба. Многія калгаснікі перавыконваюць нормы выпрацоўкі.

Аднак, ужо з першых дзён ўборкі ў асобных калгасях назіраецца невялікая вядзеная падрыхтоўка. Так, у калгасе імя Чапаева і «Комунар», Цярэшкінскага сельсавета (Гомельскага раёна), дрэнна расставлена рабочая сіла, не арганізавана барацьба са стратамі. Не адрамантаваны сярны, дзе будзе захавана калгасны ўраджай. З прычыны няапрацаванасці рамонту жаяяркі ў першыя дні ўборкі працавалі з перабоямі.

Іспектары па якасці не прыцягваюцца да ўдзелу ў прыёме работы брыгад.

Н. ГРЫШЫН.

АДНАСОБНІКІ УСТУПАЮЦЬ У КАЛГАСЫ

ЧАШНІКІ. Шырокі водгук сярэд аднаасобных гаспадарак знайшла гістарычная пастанова партыі і ўрада аб забароне выключэння калгаснікаў з калгасаў.

3 дня выдання гэтай пастановы ў калгасы раёна ўступілі 176 аднаасобных гаспадарак.

НАЗЛОУ.



Буды дэпутата Вароўскага Савета БССР, дэпутат Вароўскага Савета БССР Анна Васільеўна Мураўёва — брыгадёр жаночай трактарнай брыгады Высачанскага МТС Леаніда Іванавіч Мураўёва — аглядае выліковую дапамогу ў рабоце маладых трактарыстаў. На 3-дзімку: А. В. Мураўёва (справа) тлумачыць трактарыстам Н. М. Снольскай як культываць пажары над асімі пасевамі.

Фота В. Валодзіна (ФФ).

ПОЎНАСЦЮ СКАРЫСТАЦЬ УБОРАЧНЫЯ МАШЫНЫ

МОЗЫР. На Палесці разгарнулася масавая ўборка хлябоў. У Нараўлянскім раёне па вярхоўных даных на 17 ліпеня зжата 800 гектараў жыта.

Першыя дні ўборкі паказалі, што некаторыя калгасы Нараўлянскага раёна сутрацілі ўборку ўраджая недастаткова падрыхтаванымі і не вядуць належнай барацьбы са стратамі. Амаль ва ўсіх калгасях раёна жаяяркі працуюць без зернеўлавіцеляў.

Загачык раённага зямельнага аддзела тав. Юліянка і дырэктар Нараўлянскага МТС тав. Казлоўскі вымушаны прызнаць, што пытаннем прыстасавання зернеўлавіцеляў яны не займаліся. Трэба сказаць, што яны вельмі мала займаліся і іншымі пытаннямі падрыхтоўкі да ўборкі. Калі пачалі жыво, тады яны спыхаліся, што астатнія неадрамантаванымі 13 жаяяркаў. У калгасе «Чырвоны ўсход» і «Чырвоны аюк» не адраманта-

ваны чатыры жаяяркі; у калгасе «Колас Кастрычнік», Міхалкаўскага сельсавета, нават не адрамантаваны сярны.

Упершыню ў гэтым годзе на калгасных палях раёна працуюць камбайны. Трэба было спадзявацца, што кіраўнікі раёна, улічыўшы палітычную важнасць гэтага, прынялі меры да зэбеспячэння бесперабойнай іх работы. Аднак, на справе гэта не атрымалася. У раёне няма прадуманага плана работ камбайнаў. Не падрыхтаваны аэрыасушыльны, нехапае мяшкоў.

Усё гэта перашкаджае паспяховай рабоце камбайнаў. У калгасе «Канат» у першы дзень камбайн жая... 0,3 гектара. Цэлы дзень ён працягаў, бо трактар аказаўся няспраўным.

У сельгасаршні «Прагрэс», Нараўлянскага мостачоўскага савета, распачалі жыво 5 дзён назад. Апрача ручной ўборкі тут працуюць адзін камбайн

і 6 конных жаяяркаў. Ужо зжата больш паловы жыта, калгас прыступіў да выканання плана хлябаставак. Але на гэтым супакоіліся і не жадаюць быць, што ў калгасе дапускаюцца велькія страты. На ўчастках, дзе працую камбайн і жаяяркі, вуглы не абкашваюцца, да іх не прыстасаваны зернеўлавіцелі. За жаяяркамі астаецца менавіта пажары, збор каласоў не арганізаван. Прыкладна, такое-ж становішча і ў калгасе імя Чапаева.

Сур'ёзныя сігналы аб алуцнасці вобходнай барацьбы са стратамі паступаюць і з іншых раёнаў Палескай вобласці. Напрыклад, у калгасе імя Варашылава, Ваброўскага сельсавета Мазырскага раёна, у першы дзень ўборкі 3 жаяяркі працавалі толькі 3 гадзіны, яны аказаліся няспраўнымі і нават не змазанымі. Падобныя факты ёсць і ў іншых калгасях Мазырскага раёна.

С. БАЧУРА.

НЕ АДНАЎЛЯЮЦЬ У ПРАВАХ КАЛГАСНІКАЎ, НЯПРАВІЛЬНА ВЫКЛЮЧАНЫХ

МАГІЛЕУ. У раёне слаба рэалізуюцца пастанова партыі і ўрада «Аб забароне выключэння калгаснікаў з калгасаў». Са 103 няправільна выключаных у мінулым годзе калгасных сем'яў рашэннем праўдзіму РВК адноўлена ў правах калгаснікаў толькі 4.

У калгасе «Авангард», Княжыцкага сельсавета, у мінулым годзе былі выключаны з калгаса дзве гаспадаркі па той прычыне, што па аднаму чалавеку з гэтых сем'яў знаходзіліся на адыходніцтве. Зараз яны падалі заявы аб аднаўленні іх у калгасе, але ім адмоўлена. У калгасе «Парыжская Комуна», Дабрасьвіцкага сельсавета, па тых-жа прычынах былі выключаны з калгаса гаспадаркі Адама Пятровіча, Дзяміла Шуранкова і Аляксея Давячкага. Фармальна гэтыя гаспадаркі адноўлены ў правах калгаснікаў.

У сельгасаршні «Прагрэс», Нараўлянскага мостачоўскага савета, распачалі жыво 5 дзён назад. Апрача ручной ўборкі тут працуюць адзін камбайн

ны ў правах калгаснікаў, але члены іх сем'яў не дапушчаны да працы. У раёне калгасу раёна груба парушэння сталініскі статут сельгасаршні. Так, у калгасе «1-е мая», Дабрасьвіцкага сельсавета ў чатырох калгаснікаў — Сямёна Шыова, Сяргея Шыганкова, Іль Паўленкі і Аняіма Руцкага — ёсць уласныя коні. Трымаюць коней у асабістым карыстанні і калгаснікі калгаса імя Варашылава, Сялецкага сельсавета, Моўша Фельзот і Антон Зайцаў. Такіх калгаснікаў у раёне налічваецца да 40.

РВК (старшыня тав. Сарокін) і райза (загачык тав. Батура), вядома аб гэтых вопытных фактах парушэння сталінінскага статута сельгасаршні, да гэтага часу не прынялі дзейных мер.

Я. ПЛЕЦЬКО.

НОВЫЯ ЧАЙНЫЯ ў СЕЛЬСКИХ МЯСЦОВАСЦЯХ

У сельскіх мясцовасцях Даманавіцкага, Бельскага, Лельчыцкага, Слуцкага, Чырвонаслабодскага, Верыскага, Ушацкага і іншых раёнаў рэспублікі адкры-

ваюцца новыя чайныя. Усяго ў трэцім і чвартым кварталах адкрыцца 15 сельскіх чайных.

Чайныя будуць культурна абсталяваны.

УЗОРНА АБСЛУГОВАЦЬ ЗДАТЧЫКАЎ ХЛЕБА

ХОПНІКІ. На загадоўчы пункт пачало паступаць збожжа новага ўраджая. Першы ластаві хляб на загадоўчы пункт калгас «Чырвоны прамень», Палескага сельсавета. За ім атрымаў квіт калгас імя Ежова, Брагінскага раёна.

У самыя бліжэйшыя дні пачнецца масавая паступленне хляба:

Падобна, аднак, на тое, што хлябаставы з'явіліся поўнай неаказанасцю для некаторых кіраўнікоў Хопніцкага раёна. З 7 складоваў у якія пачынаю паступаць збожжа, толькі 2 прыняты камісіяй, астатнія не падрыхтаваны, з складу зняты мінулагадня прадукцыя і невядома, калі яны будуць аслабаны.

Падзелі да некаторых складоваў завалены бярвенямі і дровамі. Нічога не зроблена для абслугоўвання здатччыкаў. Раённаўраўдзец нават не паклапаціўся арганізаваць дарок для абслугоўвання здатччыкаў хляба.

Д. ПУЛЬНАУ.

ПЕРАД УСЕСАЮЗНЫМ ДНЕМ ЧЫГУНАЧНІКА ПАЧАЎСЯ ГРАМАДСКІ АГЛЯД ПАРАВОЗАЎ

Першая канана Менскага паравознага дэпо па-сягонку ўпрыгожана чырвонымі сцяжамі, кветкамі. На сценах дэпо развешаны партрэты таварыша Сталіна і яго бліжэйшага сараўніка — жалезнага наркома чыгуначнага транспарта Я. М. Кагановіча. Па баках канавы — лавы, крэслы, запуюненыя толькі-што скончанымі работамі стыханаўцамі, інжынерна-тэхнічнымі работнікамі, рабочымі і служачымі дэпо. Многа і хатніх гаспадынь.

На гэтай канаве з 15 ліпеня ў гонар надыходзячага дня чыгуначніка 30 ліпеня пачаўся грамадскі агляд гатоўнасці сталёвых коней — паравозаў да работ у вярхоўных умовах.

У разгарнуўшымся сацыялістычным спаборніцтве кожны машыніст, яго памочнік, качагар дабіваецца атрымаць высокую ацэнку становішча паравоза.

16 гадзін 30 мінут. Чутны чоткія здрыгванні выхляпы адправаванай пары. Вось і сам прыгажун-паравоз «СУ-211-37» падыходзіць да дэпо. Яго брыгады: машыністы-комсамольцы тт. Папковіч і Бяляў, памочнікі тт. Смыслі і Чалей, качагары тт. Гарбачоў, Касько і Прымак сваёй бездакорнай работай заваявалі права першым паставіць 15 ліпеня свой паравоз для грамадскага агляду.

Гірае аркестр. Паравоз пад выправаванай рукой маладога машыніста тав. Папковіча праходзіць вароты дэпо. Яшчэ дзесятка крокаў вількага, блешчучага чыстага прыгажун-паравоза крана тормаза ён дакладна ў 17 гадзін спыняецца.

Нованазначаны начальнік дэпо тав. Прохараў з групай стыханаўцаў-краваносцаў прыступілі да агляду.

Паўтары гадзіны працягваўся агляд. Сотні вопытных вачэй аглядалі з усіх бакоў усе дэталі.

Доўгі час работніца Гомельскага аддзялення Белдзяжтранса жыла ў вельмі дрэнных кватэрах умовах.

7 красавіка гэтага года ёй, як меўшай вострую патрэбу ў кватэры, жылкіраўніцтва г. Гомеля выдала ордер на права заняць дэпа пакоі ў адрамантаваным доме № 7 па Трудавой вуліцы.

Не глядзячы на тое, што частка рэчэй г. Неман былі перавезены ў новую кватэру, 15 красавіка г. Рахуба ноччу праз узлом замка самавольна захапіў адзін з пакояў, належачы г. Неман.

Паводле існуючага закона, асобы, якія самаправа, без дазволу жыллёвых органаў, усяляюцца ў кватэры, высяляюцца або ў адміністрацыйным парадку, або праз 24 гадзіны пастаюва парсуда. Але ў Гомелі не захоўваюцца савецкія законы.

Нават і пасля зацверджання абласным судом рашэння народнага суда 5-га участка г. Гомеля аб высяленні г. Рахубы з кватэры г. Неман, работнікі гомельскай міліцыі і пракуроры не патурбаваліся выканаць яго.

ГРУБАЕ ПАРУШЭННЕ ПРОФСАЮЗНАЙ ДЭМАКРАТЫ

Другі год прапуе старшыней тарфавога камітэта на торфавозе «Атарка» тав. Леакумовіч. За час яго працы профсаюзная работа на завале зусім заняпала. За 5 месяцаў было толькі адно пасяджэнне тарфаме. Члены тарфаме ніякай работы не вядуць. Усе пытанні вырашае сам старшыня. Дайшло нават да таго, што тав. Леакумовіч сам прымае новых членаў у саюз. Так ён прыняў тт. Раманава, Міхасёва, Аляхоўскага. На гэта грубае

Усё выдатна, усё спраўна, чыста. І камісія абвешчае рэзультаты:

— Прызнаць, што паравоз знаходзіцца ў выдатным становішчы а, значыць, і брыгады працавалі выдатна.

— Будзем спадзявацца, — гаворыць тав. Прохараў, — што выдатнікі догляду за паравозам і ваджання паяздоў, маладыя машыністы-комсамольцы тт. Папковіч і Бяляў змацуюць свае поспехі і будуць дабівацца яшчэ лепшых рэзультатаў, што яны будуць перадаваць свой вопыт работі і гэтым самым пашыраць адстаючых.

У адказным слове машыніст тав. Папковіч заявіў:

— Любоў да радзімы-матеры, да партыі і вялікага Сталіна натхняе нас на новыя перамогі. Наш паравоз будзе ўвесь час такім, якім вы бачыце яго сёння. Ніякай ведаюць ворагі, што калі яны ўздумаюць парушыць нашу мірную радасную працу, то мы на сваіх прыгажун-паравозах павядзем бронепазды так, як гэтага патрабуе ад нас наша слаўная радзіма-маці, наш родны таварыш Сталін.

Комсамольскі камітэт дэпо вынес рашэнне занесці на «шлюпку гонару імя XX-годдзя ВЛКСМ» брыгады гэтага паравоза.

16 ліпеня ў 15 гадзін паставіў на грамадскі агляд свой паравоз член вузлавога парткома, машыніст тав. Крайко.

Пры аглядзе гэтага паравоза прысутнічала таксама больш 150 чалавек работчы, інжынерна-тэхнічных работнікаў, служачых, жонак чыгуначнікаў.

Становішча машыны прызнана добрым. Машыніст тав. Крайко, як ініцыятар адраўлення паравозаў, начальнік дэпо абвешчаў паяздоў.

Н. СТРЭЛЬЧАНКА.

У ГОМЕЛІ ПАРУШАЮЦЬ СОВЕЦКІЯ ЗАКОНЫ

Гэтым яны патураюць парушэнням савецкіх законаў.

Шмат здымаў перанесла за тры месяцы г. Неман, пакуль выканалі прыгавор суда.

Выпадкі самавольнага захвату кватэры па г. Гомелю — даразі частая з'ява. На вачы пракуроры, горасвета і міліцыі парушэння артыкул Сталініскай Канстытуцыі аб недатыкальнасці жылля. З парушэннямі рэвалюцыйнай законнасці не вядзецца ніякай барацьбы.

Так, грамадзянін Сакопкі Владзімір арганізаваў 5 сем'яў, якія самавольна ўсяліліся ў новапабудаваную дом. Ініцыятар беззаконна Сакопкі мае добрую кватэру. Прыклад з яго ўзяў г. Зарушкі, які ўбаві вартаўніка і праправа да тав, што яны не дапускалі яго захапіць кватэру.

Народныя суды горада па некалькі месяцаў марнуюць справы аб самавольным захвате кватэры, а калі і разглядаюць іх, то штрафуюць на назначаны сумы, у размеры 10—20 рублёў.

Слова за пракуратурай Рэспублікі. Неабходна навучыць гомельскіх кіраўнікоў павяжаць савецкія законы.

Н. ГІРШЫН.

ДАДАТАК ДА ПАСТАНОВЫ СНК БССР АБ АРГАНІЗАЦЫІ СЕЛЬСКИХ І КАЛГАСНЫХ ДОБРААХВОТНЫХ ПАЖАРНЫХ ДРУЖЫН

ПРЫКЛАДНЫ СТАТУТ СЕЛЬСКИХ І КАЛГАСНЫХ ДОБРААХВОТНЫХ ПАЖАРНЫХ ДРУЖЫН

Агульныя палажэнні

1. Для ўняняння шырокіх мас сельскага насельніцтва ў справу аховы ад пажараў грамадскі сацыялістычны ўдзел і асабістай маёкасці грамадзян пры сельскіх саветах і калгасях могуць арганізоўвацца сельскія добраахвотныя пажарныя дружны.

2. Аператыўнае кіраўніцтва добраахвотнымі пажарнымі дружынамі, істравітанне і іспектаванне іх ажыццяўляюцца органамі дзяржаўнага пажарнага нагляду Народнага камісарыята ўнутраных спраў БССР.

3. Добраахвотная пажарная дружна ажыццяўляе:

а) тупанне пажараў на тэрыторыі сельсавета (калгасаў);

б) абслугоўванне праціпажарнага стыхонага грамадскіх калгасных пабудов і іншай калгаснай маёкасці, а таксама пабудов і маёкасці, якія належыць асобным грамадзянам і ўстановам, знаходзячымся на тэрыторыі, абслугоўваемай дружынай;

в) прапаганда праціпажарных мерапрыемстваў сярэд мясцовага насельніцтва (дакладна на сходах, гуртках і школах, клубах, на палыхх стыхах т. д.);

г) садзейнічанне іспектарам Дзяржтраса ў іх рабоце па высвятленню прычын пажараў і па развіццю стравітанне;

д) аказанне актыўнай дапамогі пры стыхічных выпадках і катастрофах паводка, авалы, ураганы і т. д.);

4. Для кіраўніцтва сельскай добра-

ахвотнай пажарнай дружнай сельсавет, па ўзагодненню кандыдатуры з органамі дзяржаўнага пажарнага нагляду НКВД БССР, называе начальніка добраахвотнай пажарнай дружны.

5. Для кіраўніцтва калгаснай пажарнай дружнай пярэдняе калгаса, па ўзагодненню кандыдатуры з органамі дзяржаўнага нагляду НКВД, называе з ліку членаў калгаса начальніка дружны.

Па рашэнню агульных сходаў калгаснікаў калгаса і пярэдняй калгаса, нац. пажарнай дружны для работ з дружнай і выкавання праціпажарных мерапрыемстваў можа выдзяляцца ад работ у калгасе штомесячна на тэрмін ад 6 да 15 дзён ці за асобныя перыяды года (палывыя работы), а ў бунных калгасях на ўвесь год.

Начальніку калгаснай пажарнай дружны па рашэнню агульных сходаў калгаснікаў вадзіцца працяг на працягу года нароўні з брыгадзірамі калгасаў.

6. Начальнік пажарнай дружны яе са поўнаю адказнасцю за належную боездольнасць пажарнай дружны і справу справы праціпажарнага абсталявання, сочыць за праціпажарным стыхонам абсталявання калгасных пабудов, будоўляў, прадпрыемстваў і ўстановаў.

Адказнасць за выкананне ўказанняў органаў дзяржаўнага пажарнага на-

гляду НКВД нясуць старшыні пярэдняй калгасаў, кіраўнікі праціпажарнага ўстановаў па прыналежнасці.

Адказнасць за праціпажарнае становішча жылых пабудов, належачы калгаснікам, аднаасобнікам, рабочым і служачым, а таксама за выкананне ў іх правіл праціпажарнай безабеспаснасці нясуць уласнікі гэтых дамоў.

7. Забеспячэнне добраахвотных пажарных дружны паміжканямі (пажарнае дэпо, сараі), перавозчымі сродкамі, пажарным абсталяваннем, інвентарам і снаражэннем робіцца за кошт сродкаў 16-пропартных адлічэнняў Дзяржтраса і часткова за кошт сродкаў калгаса па папярэдняму рашэнню аб гэтым агульных сходаў калгаснікаў.

8. Забараняецца скарыстоўванне пажарнага абсталявання і інвентару добраахвотнай пажарнай дружны і дзяжурных коней на работах, якія не адносяцца да пажарнай справы.

Парадак арганізацыі дружны

1. Членамі добраахвотных пажарных дружны могуць быць усе грамадзяне ва ўзросце ад 18 да 45 год, пражываючы ў раёне дзейнасці данай дружны, не пазбаўлены выбарчых правоў па суду і не маючы фізічных ведахонаў, перашкаджаючых рабоце па пажарнай ахове.

2. Жалаючыя ўступіць у добраахвотную пажарную дружна паядоў аб гэтым заяву начальніку пажарнай дружны. Кандыдатуры абмяркоўваюцца на агульным сходы членаў

дружны і зацверджваюцца сельсаветам або пярэдняе калгаса.

3. Выхад з дружны робіцца па асабістому жадаанню членаў ДПД шляхам падачы заявы аб гэтым начальніку ДПД за месяц да выхаду — рашэннем агульнага схода дружны.

У выпадку самавольнага ўходу ў дружны раней указанага тэрміну пытанне аб даным члену ДПД па рашэнню агульнага схода дружны перадаецца на абмеркаванне пярэдняй калгаса ці сельсавета як аб з'яўшчыхся аховы сацыялістычнай уласнасці ад агню.

Уход са складу дружны па невазможнасці ад члена дружны прычынах (пераносна месца работы, звязаная з пераменаў месца жыхарства, ўход у армію, хвароба і т. д.) афармляюцца начальнікам дружны вадзіцца па атрыманні аб гэтым пільмовага паведамлення члена дружны з наступным паведамленнем агульнага схода дружны.

Арганізацыя службы.

1. Для нагляду за праціпажарнай абсталяваннем сельскай і калгаснай пажарнай дружны, закладкі пажарнага азова і паведамлення членаў ДПД у выпадку пажару, а таксама наяўнасця наглядальнай служ

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА

Па паведамленню іспанскага міністэра абароны ад 17 ліпеня, у заходнім сектары фронту Леванта італьянскія войскі, наперадзе якіх ішлі 50 танкаў і вялікая колькасць самалётаў, прасунуліся ў чаргу да Баракаса. Пасля жорсткіх баёў італьянскія фашысцкія часткі занялі вёскі Піна і Вільянуэва дэ Відед, размешчаныя на паўночны ўсход ад Баракаса.

Агенцтва Эспанья адзначае, што ў заходнім сектары фронту Леванта дзейнічаюць выключна італьянскія войскі. Над захопленым італьянскім сцягнем Сарыён узяты італьянскі сцяг.

Прасоўванне фашыстаў у напрамку Сарыён-Баракас паставіла ў цяжкае становішча рэспубліканскія часткі, абараняючыя Мора дэ Рубіелос. Рэспубліканскія пазіцыі падвергліся тэпавым і артылерыйскім абстрэлам. Пасля ўпартага і працяглага супраціўлення рэспубліканскія войскі адшлі на новыя пазіцыі, падрыхтаваныя камандзірамі, дзе энергічна стрымліваюць ворага.

На фронце Леванта 18 ліпеня прадаўжаліся жорсткія боі. Рэспубліканскія войскі аказалі адпор яравому наступленню фашыстаў. Вялікую актыўнасць праявіла італьянская артылерыя. Фашысцкія авіяцыя на працягу чатырох гадзін непаруўна бамбардыравала дарогу Сегарэ-Сагунта.

ДЗЕЯННІ АВІАЦЫІ
17 ліпеня 5 трохматорных італьянскіх бамбардыроўшчыкаў «Савоя» зрабілі налёты на Алікант. Самалёты скінулі бомбы на квартал горада, заселены рыбакамі. Зруйнавана некалькі рыбацкіх хіжыма. Успыхнуўшы пажар быў аўтамабаве патушана. У выніку бамбардыроўкі загінула 2 ваенныя і 5 рэальных. Рэспубліканскія самалёты перашкодзілі фашыстам прадаўжаць бамбардыроўку.

18 ліпеня раніцай фашысцкія самалёты бамбардыравалі Валенсію.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

У сувязі з чакаемым вялікім наступленнем японскіх войскаў на Ханьчжоу камандаванне кітайскай арміі зачынае апаўняць прыгатаваныя да гэтага важнейшыя боі. Наступленне, відавочна, пачнецца на гэтым тыдні. Японскія войскі атрымалі новыя падмаванні, перапынуўшы ў сектары ракі Янцзы з іншых фронтоваў.

Чатыры японскія ваенныя судны ў суправаджэнні матарных капераў 13 ліпеня падняліся ўверх па рацэ і абстрэлі пазіцыі кітайскіх войскаў на паўднёвым беразе ракі. Адначасова два японскія ваенныя караблі ў суправаджэнні авіяцыі прабавалі ўвайсці ў возера Поянху. У абодвух выпадках кітайскія артылерыя прымысла японцаў адступіць уніз па рацэ.

За апошні тыдзень было патоплена 10 японскіх ваенных караблёў, з іх чатыры — каля Хукоу.

18 ліпеня японцы падверглі Цзюцзян жорсткай бамбардыроўцы. Бамбардыроўка вялася з паветра і з ваенных суднаў. Бамбардыроўкай была зруйнавана значная частка горада.

19 ліпеня 37 японскіх бамбардыроўшчыкаў на працягу двух гадзін бамбардыравалі Ханьчжоу. Адна з бомб упала на будынак тэатра, у якім знаходзілася 500 чалавек. Дзве бомбы былі скінуты на блднейшыя кварталы горада. Японскія самалёты таксама ляталі над аэрадромам, абстрэльваючы яго з кулямётаў.

У ПАУДНЁВЫМ КІТАІ

У часе налёту японскай авіяцыі на Кантон 18 ліпеня было забіта і ранена 100 чалавек. (БЕЛТА).



ДА ВАЕННЫХ ДЗЕЯННЯЎ У КІТАІ. Муж забіт, дом разбуран, сям'я застаецца без кармілля і прытулку — вось вынікі чарговай бамбардыроўкі японскіх авіяцыйных мараў на населеным Кітаі.

ЗАМАХ ФАШЫСТАЎ НА ТАВ. ТОРЭЗА

ПАРЫЖ, 19 ліпеня. (БЕЛТА). «Юманітэ» паведамляе аб спробе замаху на Генеральнага сакратара французскай камуністычнай партыі Морыса Торэза. 17 ліпеня Торэз выступіў ў Гренобле перад 15-тысячным мітынгам. Вечарам гэтага дня ў парк, дзе праходзіў мітынг, была знойдзена бомба, схаваная ў траве. Як відаць, прысутнасць на мітынгі вялікай колькасці працоўных і прыніцо арганізаванымі мітынгамі мор патрымання паралку перашкодзілі фашысцкаму бандаў кінучу бомбу.

Напярэдні мітынг агенты фашыста Дорыю распаўсюдзілі ў Гренобле парозны па адрасу Торэза, селі пракацы, рабілі на будынак наліпцы з заклікам да забойства Торэза і т. д. «Юманітэ» патрабуе арышту фашыста Дорыю.

Абісінскі народ змагаецца з акупантамі

НЬЮ-ЁРК, 19 ліпеня. (БЕЛТА). Газета «Нью-Ёрк Пост» публікуе артыкул, які сведчыць аб неспыняючым барацьбе абісінскага народа супроць фашысцкіх каланізатараў.

Кожны, хто прыязджае з Абісініі, ліста газета, прыносіць з сабой новыя факты наокуп вайны паміж абісінцамі і італьянскімі войскамі. У сучасны момант жорстка боі праходзяць у 130 км. на ўсход ад Адыс-Абебы. Абісінскія часты ў гэтым раёне настолькі шматлікія, што італьянскія войскі вымушаны былі эвакуіравацца з Дырдада (на ўсход ад Адыс-Абебы).

Над'яўна італьянскім войскам удалося зноў захаваць Джыму (на захад ад Адыс-Абебы), аднак абісінскія атрады, перазаўшы ўсе чыгуначныя і паштовыя дарогі, акружылі італьянцы ў гэтым раёне. Італьянскія ўлады былі вымушаны аддаць загад, каб войскі зноў вярнуліся ў Адыс-Абебу. Аднак зрабіць гэта было не так лёгка, бо нны аказаліся акружанымі абісінскімі часткамі. У выніку гэтаго кровапралятнага бою абісінскія часты захапілі вялікую колькасць аўтамабіляў і вантажнікоў італьянскіх саідаў.

З часу жорсткіх баёў, якія адбываліся ў раёне Добра-Бейран, абісінскія часты паўсмагна аказваць сур'ёзнае супраціўленне італьянскім гарнізонам, італьянцы размешчаныя ў розных частках краіны і адчуваючым вялікі недахоп у харчаванні і баявых прыпасках.

ЖЫЦЦЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ ЮБІЛЕІ ФРУНЗЕЎЦАЎ

Слаўны баявы юбілей святкавала 18 ліпеня адна з старэйшых часцей доблеснай Чырвонай Арміі — стралковая Чырванасцянная Імя Міхаіла Васільевіча Фрунзе дывізія.

20 год назад большэвіцкая партыя стварыла і згуртавала з рабочых і сялян Тамбоўшчыны баявую дывізію Чырвонай Арміі. З першых дзён існавання яе палкі гераічна змагаліся на франтах грамадзянскай вайны, адбіваючы наіск ворагаў рэвалюцыі.

На трох франтах змагаліся палкі дывізіі. Яе сілы перамога развіваліся на палях баёў з Калчакам, Юдэнічам і белапольскімі захватчыкамі. Намала гераічных подвігаў зрабілі байцы і камандзіры дывізіі. Бяспрыкладную доблесць праявілі яны ў баіх за маляду рэспубліку Советуў. Слаўныя старонкі ўпісаны дывізіяй у гісторыю Чырвонай Арміі.

Слаўныя баявыя традыцыі свята захаваюць маладыя байцы і камандзіры. Яны дасканала авалодваюць баявой

тэхнікай, вясцяцца маючы баявую магутнасць дывізіі, яе гадоўнасць са значнаю абрушчына на ворага і знішчыць яго.

Свята дывізіі пачалося традыцыйным парадом.

...Пад гукі марша часці дывізіі стройна прайшлі міма трыбуны, дэманструючы баявую згуртаванасць сваіх радоў і ўдальнаю стравую выпраўку.

Удальныя мітынгы з вялікім натхненнем паслалі прывітанне правядару народаў вялікаму Сталіну, яго вярнаму саратніку, першаму маршалу Советскага Саюза тав. Варашылаву і Ваеннаму Совету Беларускай вайскавай акругі.

Па сканчэнню ўрачыстай часткі пачаўся паказ спартыўнага майстэрства байцоў і камандзіраў дывізіі. Жонкі камандзіраў адзначалі свята вялікім вясняваным пераходам у працяглыхах.

Вясёла свята заканчылася ўчора конна-спартыўнымі спаборніцтвамі і вялікім канцэртам мастацкай чырвонаармейскай самадзейнасці.



НА ГАРАДСКІХ БЕЛАРУСЬСКАГА ССР. НА ЗДЫМКУ: выгляд з вуліцы на Советскай вуліцы ў г. Бялышчы. Фото Пачкава (СФ).

СЯМ'Я МУЗЫКАНТАЎ

БЯГОМЛЬ. Працоўным Бягомльскага раёна шырока вядома сям'я музыкантаў Каландзенка. Асабліва навулярнай стала дачка сям'і ў часе кампаніі на выбарах у Вярхоўны Совет БССР, калі яна сваімі канцэртамі шырока абслугоўвала масы выбаршчыкаў.

Фельчар Меішэўскі бальніцы Іосіф Сямёнавіч Каландзенка ўвесь свой вольны час аддае любімым інструментам — скрыпцы. Жонка яго Елена Канстанцінаўна добра грае на віяланчэлі. Старапіны іх сям'і 16-гадовы Нікалай выдатна грае на двухрадным гармоніку. Музыкальнаму мастацтву ён завочна навуачыцца ў Усесязаўным доме народнай творчасці імя Крунскай (Масква).

Другі сын — 15-гадовы Анатолій — скончыў падрыхтоўчы курс Беларускай кансерватарыі і зараз прыходзіць да бацькоў на канікулы. У кансерватарыі Анатолій будзе навуачыцца на класе раяля і флейты. Трэці сын — 10-гадовы Канстанцін — вярнуўся на бацькаўшчыню. Днямі ён атрымаў ад Дома народнай творчасці БССР запрашэнне прыехаць на канферэнцыю музыкантаў-завочнікаў. Самы малады сын Каландзенка — 8-гадовы Жыгіграе на віяланчэлі і барабан.

Дом Каландзенкаў часта зааўдзяешча гукамі выдатных мелодый. У доме ёсць 2 скрыпкі, віяланчэль, кларнет, пямбала, гармонь, балалайка, мандаліна, гітара і барабан.

АДПАЧЫНАК ДЗЯЦІ-ЧЫГУНАЧНІКАЎ

Беседа праводзіць свой летні адпачынак вучні чыгуначных школ Гомеля. Кожны дзень у дзіцячы парк, які знаходзіцца на стадыёне «Лісаміна», прыходзіць сонны рабят. У парк усе прадастаўлена ў распрадэжніце дзетары: качкі, каруселі, дзіцячыя вясёлыя аўтамабілі і інш. Адбыліся вялікія вечары, прысвечаныя сканчэнню навучнага года, 18-гадовае ўзвалення Беларусі ад белатаякаў і інш.

Многія вучні чыгуначных школ адпачываюць у лагерах Сноўска, Макошына і іншых дачных мясцовасцях. Нядаўна праўдзена Беларускай чыгуначнай арганізацыя дзіцячы лагер, у якім адпачывае 243 лепшых вучні.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Нарада сакратароў парткомаў, партаргаў Кагановіцкага раёна адбудзецца 21 ліпеня 1938 г. у 2 гадзіны ў памяшканні клуба фабрыкі імя Кагановіча. КАГАНОВІЦКІ РК КП(б)Б.

ПАДАРУНКІ ВЯЛІКАЙ РАДЗІМЕ

Пісьмо аўтазаводцаў вялікага сярп модалаі вінецкай ільнарпрадзінаў фабрыкі імя Кагановіча новай ўдальнаю спартыўнай каманды. У тым жа паку створаныя тры комасольска-маладзёжныя брыгады імя 20-гадова ВЛКСМ, якія абавязаны дасціроўна выканаць план трыста квартала. Многія ватэрчыны пераходзяць з працы на адной старонцы да некалькіх старонак. Комасольска-стаканкаў тав. Багданавіч працуе зараз на двух старонках і сістэматычна выконвае

дзённую норму па 145—150 проп. На двух старонках таксама з поспехам працуе маладая ватэрчына тав. Кааопка Ракода стэханавіч праца паказвае комасольска Аня Багданавіч. Яна працуе на чатырох старонках і сістэматычна перавыконвае план.

Камітэт комасольска фабрыкі імя Кагановіча вылучыў Ану Багданавіч кандыдатам для занясення на дошку пошару ЦК ВЛКСМ.

ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНАЯ МАСОВКА ПРАЦОЎНЫХ МЕНСКА

18 ліпеня ў летнім тэатры парка імя Варашылава (стапакабудавнічы завод імя Варашылава), Улеха (швейная фабрыка «Кастрычнік») і інш. у кожным выступленні інтэрнацыянальнай масовка працоўных Менска, прысвечана двухгоддзю гераічнай барацьбы іспанскага народа супроць фашысцкіх інтэрвэнтаў за сваю свабоду і незалежнасць. Масовка вылілася ў яркую дэманстрацыю інтэрнацыянальнай салідарнасці працоўных СССР з іспанскім народам.

Пасля дэклад выступілі стэхановіч прадпрыемстваў — актывісты МОПРА

ВАЕНІЗВАНЫ ШЦЮПАЧНЫ ПЕРАХОД

Кіраўнітва Дняпра-Лавіцкага параканала і Беларуска-Лавіцкага вятліка развіваюцца штурмавы пераход, прасякае часты апаўнячымі імя і жніўня. У ім будзе прымаць удзел 104 воіны і розных гадоў рэспублікі.

Матай перахода з'яўляецца вылучэнні воінікамі ваеннай справы, умелыя абара

БЕЛАРУСКІ ЭКСПАРТ

Значнае месца на ўсесязаўным экспартным рынку займае прамісловасць Беларускай рэспублікі БССР выносіць на замежны рынак лес, стаякі шпатуны, пушчыну, пяску і іншыя тавары. Экспарт военых тавараў у гэтым годзе якая павялічыўся.

Экспартныя плаваныя заклані ўсімі прадпрыемствамі рэспублікі перавыконваюць. Дзятарніава выканалі свае абавязанні пелісты станабудавнічы-заводы БССР. Свідаваліся і таварныя стаякі, розныя інструменты для апаўнячых метала аднаўляюцца ў Турнуа. Іран і іншыя краіны якаясь выпускаяемых стаякоў значна палепшылася.

Добра панаваў вінецкі шпатуліна-шчотачны камбінат імя Куйбышева, які вы

ВЯЛІКАЯ РАДЗІМА

каваў план па экспарту на 102 проц. Выканаў таксама план экспарта запалак і пяску.

Вялікую ўдзельную вагу ў агульным асартыменце займае пушчына — ліс, гарнастая, норка, торх чорны і інш.

Фабрычна прамісловасць Беларусі пастанавіла на экспарт алхонку і барозную фанеру, якая ахалоўваць сабе збыт амаль на ўсіх еўрапейскіх рынках. Асноўная маса фанеры адружэцца праз нашы парты — Ленінградскі, Мурманскі і Новарасійскі — у Галандыю, Бельгію, Англію, Бразілію і Егіпет. З Беларусі экспартуюцца і другія віды аправавага деса-еітніцкай балкі і інш.

12-тысячная дапамога

ДУБРОВНА. З часу выдання Фралавага дэкрэта аб дапамое многасямейным малярокам у Дубровенскім раёне выплачана 1 007 тысяч рублёў дапамогі. Каласістая Волга Беркава, з вёскі Парэччычы, атрымала па многасямейнасці 12 000 рублёў. Барвара Рысева — 8 000 рублёў і т. д.

ВЫПЛАТА ВЫЙГРЫШАЎ

18 ліпеня ачпалныя касы Менска пачалі выплаціць выйгрышы па аблігацый «Планкі ўмацавання абароны СССР», выйгрышных па другому тыражу. Да 12-ці гадзін дня 18 ліпеня 355 пазыкатырымаўнікаў праявілі свае аблігацый і дзятых выйгрышы. Усяго выплачана 30.290 рублёў.

У памяшканні Дзяржаўнага аўдэа-сцяга тэатра (тэл. 34-122), **ГАСТРОІ ДЗЯРЖАЎНАГА РУКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА БССР**

20 ліпеня **М А Ч Ы Х А**

Вілеты ў касе тэатра з 12-3 і з 5 да 9 г. вечара.

Пачатак роўна ў 8 г. 30 м. веч.

Кінотэатр «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА»

з 19 ліпеня **НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ**

ПЕРАМОГА

Ражысер-арганізатар В. Пуцкоў і М. Доалер.

У гал. роліх: нар. арт. СССР Е. П. Карчугіна-Александровіча, эсэд. арт. рэсп. С. М. Остраўска А. П. Зубаў, В. Р. Балабур і інш.

НА ЛЕТНІМ ФЭСТРАДЗЕ апошнія 6 гасцёраў **ЛЕНІНГРАДСКАГА КАНЦЭРТНАГА ДЖАЗА**

пад мастацтвамі кіраўніцтвам Н. Іванова.

Кінотэатр «Чырвоная зорка» **ПЕРАМОГА**

Кіно «Спартак»

КРЭПАСЦЬ У СТУПУ

Кіно «Парыжская Комуна»

(у двор. парку культуры і адпач.) **БАКІНЦЫ**

Менская фабрыка-кухні **патрабуюцца**

Асціяныткі, Бухетчыны, Касірыны, Кантраляры, Каронічыны, Падсобныя Рабочыя, Прыбральшчыцы.

Звяртацца: Спердлоўская 2, у дзіржаўна.

Друкарні газеты «Звязда» **ПАТРЭБНЫ ШОФЕРЫ, РАБОТНІКІ ПАЖАРНА-ВАРТАВОЙ АХОВЫ І ПРЫБРАЎЛІЧНЫЦЫ**

Звяртацца: Советска, 49, Ц павард, пакой № 8.

ПАТРЭБНЫ РАБОТНІКІ ПАЖАРНА-ВАРТАВОЙ АХОВЫ.

Звяртацца: вул. Калініна, 6, Гартон.

Ул. Галоўлітбела № Л-4798.

ОРГКАМІТЭТ КАГАНОВІЦКАГА РАЙСОВЕТА

21 ліпеня, у 7 гадзін вечара, у летнім садзе шклявовада «Пролетарыя» (вул. Фабрычнае, 9)

СКЛІКАЕ НА РАДУ

на шматлікіх аб напародніх вяршых разлічаных пазыкі 3-й пільготы (выпуск перагана года).

На нараду запрашаюцца камеды, фінактыў, галоўныя бухгалтары і ФМК прадпрыемстваў і ўстаноў Кагановіцкага раёна.

ОРГКАМІТЭТ КАГАНОВІЦКАГА РАЙСОВЕТА.

Кінотэатр «Навыш дзр»

1) Іспанскія дзеш у СССР.

2) Журналы «Мэ і 17 і 20 Моекскі студыя» «Союзкінопрохр».

3) «Учысь стрэляць по вадздушнай пеліні».

Дзіцячы кінатэатр **КАРО**

ДЗЯРЖЫЦЬК (Парк імя Гомскага) Тэл. 23-225.

Вялікае чыравое прадстаўленне

у 8-аддзельнах

Гастролі дзяржавішчыка жывёл **СТАНІСЛАВА ШАФРЫКА**

Прывас ўдэса ўся група.

Пачатак у 9 г. веч.

ДА УСІХ УСТАНОВАУ, АРГАНІЗАЦЫІ І ГРАМАДЗЯН г. МЕНСКА!

КАРЫСТАЙЦЕСЯ ШЫРОКА ПАСЛУГАМІ ДАВЕДАЧНА-ІНФАРМАЦЫЯНАЙ КАНТОРЫ

ПРЫ БЕЛАРУСІМ УПРАВЛЕННІ СУВЯЗІ.

Работа даведачна-інфармацыйнай канторы ЭКАНОМІНШ ВАШ ЧАО І СІЛЫ, пазаб'яе вас ад отамляючых пошукаў.

КАНТОРА БЫЛАЕ ДАВЕДЧІ, ІНФАРМАЦЫЮ ПА УСІХ ПЫТАННЯХ УСІМ ПРАДПРЫЕМСТВАМ, УСТАНОВАМ І ГРАМАДЗЯНАМ.

Даведачна-інфармацыйная кантора вялікае ўчот і дае даведкі па пошы і прапанове рабочай сілы.

ДАВЕДАЧНА-ІНФАРМАЦЫЯНАЯ КАНТОРА ЗА ЗНАГАРОДУ НАБЫВАЕ ІНФАРМАЦЫЯНА-ДАВЕДАЧНЫ МАТЭРЫЯЛЫ АД УСІХ ГРАМАДЗЯН.

Просьба да ўсіх устаноў і грамадзян аказваць садзейнасць улаўняважым і інфарматырам пашай канторы.

Наш адрас: гор. Менск, Леніна ал. 28. Тэл. 05 і 23-359.

ДАВЕДАЧНА-ІНФАРМАЦЫЯНАЯ КАНТОРА.

КНІЖНЫЯ МАГАЗІНЫ

Упраўлення кнігагандлю ДВБ

КУПЛЯЮЦЬ І ПРАДАЮЦЬ СТАБІЛЬНЫЯ ПАДРУЧНІКІ,

якія былі ў карыстанні.

Зніжаны магасны Упраўлення кнігагандлю ДВБ ідуць па ўсіх гарадах БССР, а таксама ў Дзясце, Жалібе, Горках, Лепелі, Гарадку, Зяліно, Лябе, Дзяржаўску, Мехаве.

УПРАВЛЕННЕ КНІГАГАНДЛЮ ДВБ.

СМАЧНА, СПАЖЫЎНА, ХУТКА.

АГУЛЬНАДАСТУПНЫЯ **АБЕДЫ І ВЯЧЭРЫ**

з шырокім асартыментам блюда штодзённа ў **пількіх залах фабрыкі-кухні** (б. студэцкай)

Цана абед з 2-х блюдаў ад 1 р. 70 кап. і вышэй.

АБЕДЫ адружэцца з 12 г. дня, **ВЯЧЭРЫ** з 8 г. вечара да 2 г. ночы.

ПРАВООБЦІА ВОДПУСК АБЕДА? **НА ДОМ.** дыржкіцы.

Смаленскі стоматалагічны інстытут абвясчае ПРЫЁМ студэнтаў

на 1 курс.

Інстытут рыхтуе ўрачоў-стаматологаў, спецыялістаў па хваробах зубоў, поліаці роту і чэлюсна-тваравых сістэмаў.

Тэрмін навуачнага года: У інстытут прымаюцца асобы з акадэмай сярэдняй адукацыяй (поўная сярэдняя школа, рабфак, тэхнікум).

Прыём заяў з дакументамі з 20 чэрвеня да 1 жніўня, іспыты — з 1 жніўня да 20 жніўня 1938 г.

15 проц. прынятых забеспечваюцца стэпендывай.

Заявы накіроўваюць па адрасу: Смаленск, Ленінская ул., 8, Стоматалагіческому інстытуту. (Тэл. № 3-21-65).

Надарабяванне аб'ёма абнабор ст уднотаў азначана ў газете «Звязда» 14 чэрвеня 1938 г. № 127.

21 ліпеня, у 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба імя Сталіна (рог Комасольскай і Інтэрнацыянальнай)

адбудзецца ПАСЯДЖЭННЕ ПЛЕНУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА

рабочых, сельскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў.

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Вялікі выбараў у Вярхоўны Совет БССР па гор. Менску. (дакл. тав. Ванеў).
2. Вялікі работы школ 1937/38 вучэбнага года і падрыхтоўка да новага вучэбнага года (дакл. тав. Правільшчыкаў).
3. Оргпартані.

ПРЭЗІДЫУМ ГОРСОВЕТА.

УМОВЫ ПРЫЁМУ НА 3-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ

ПРЫ ДОМЕ НАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦІ

ПА ПАДРЫХОТНЫ КІРАЎНІК АСАМДЗЯЎНЫХ ДРАМАТЫЧНЫХ, МУЗЫКАЛЬНА-ХАРАВЫХ І ТАНАЦАВЫХ ГУРТКАЎ У КАЛТАСАХ, СОБІГАСАХ І МТС.

На курсы могуць быць прыняты асобы, якія прыцуюць кіраўніцтва перадачаны вышэй гурткаў не менш 1 года, а таксама радавыя ўдзельнікі гурткаў, прыцуючы ў гуртках не менш 2 год, на ўзросце ад 18 да 35 год, з адукацыяй не ніжэй 7 класу.

УВАГА: У асобных выпадках, па хадзілітвугу апаўдзяючых арганізацый, могуць быць прыняты грамадзяне, маючы адукацыю ніжэй 7 класу.

Паступаючыя на курсы кіраўнікоў драмгурткаў павінны ўмець: а) спаводна, з лагічнай паслядоўнасцю выкладаць свае думкі — вусна і пісьмова; б) прычытаць палымныя тры мастацкія творы па сваёму выбару (апаваданне, басня і верш); в) прычытаць урывак з кнігі і перадаць амест сваімі словамі; г) аднавіць урывак з іранай ролю; д) выславаць аход па заданню.

Паступаючыя на курсы кіраўнікоў музыкальна-харавых гурткаў павінны ўмець граць па слуху на адным з музыкальных інструментаў (скрыпка, мандаліна, добра, балалайка, піяніна і інш.).

Паступаючыя на курсы кіраўнікоў таш